

## ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821.161.3.09-1

### МАСТАЦКАЯ ВОБРАЗНАСЦЬ З ЭКЗІСТЭНЦЫЙНЫМІ КАНАТАЦЫЯМІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІРЫЦЫ МЯЖЫ XX–XXI стст.

*A.B. АНЦІМОНІК*

(*Беларускі дзяржавны ўніверсітэт, Мінск*)

*chornaesonca@gmail.com*

*Разгледжаны мастацкая тэксты беларускіх паэтаў, актыўных на мяжы XX–XXI стст., з трох розных пакаленняў. Аналізуецца лірыка з вобразамі, якія ўтрымліваюць экзістэнцыйныя складнікі. Зроблены кароткі агляд навуковай літаратуры па тэме артыкула. Вылучаны праблемы смерці, адзіноты і кахрання, якія асэнсаваны ў беларускай лірыцы з выкарыстаннем экзістэнцыйных канатацый.*

**Ключавыя слова:** беларуская літаратура, лірыка, экзістэнцыя, канатацыя, мастацкая вобразнасць, смерць, адзінота, кахранне.

**Уводзіны.** Да экзістэнцыйных праблем, якія звычайна разглядаюцца ў мастацкай літаратуре, адносяцца пошукупі сэнсу жыцця і ўсведамленне наканаванасці смерці, разуменне кахрання і свабоды, абсурднасці свету і неабходнасці таго асабістага выбару паміж “дабром” і “злом”, што чалавек вымушаны рабіць усвядомлену – і не раз на працягу свайго жыцця. У кола названых праблем уваходзіць увесь феномен драматычнага светаўспрымання: са страхам, віной, трывогай, пакутамі асобы, якая адчувае сваю адзіноту ў свеце і ў цэльм космасе. Зразумела, што экзістэнцыйная пытанні пастаянна прыцягваюць увагу мастакоў. Кожнае новае пісьменніцкае пакаленне прыносіць у літаратуру свае варыянты адказаў на згаданыя пытанні. І тым не менш яны заўсёды застаюцца адкрытымі; канчатковая і па-за пэўным гістарычным часам адказаць на іх немагчыма. Яны вырашаюцца кожным асабістам, “тут” і “цяпер”. Разам з тым экзістэнцыйная праблематыка вывучаецца філасофіяй як навукай; экзістэнцыйнае светаадчуванне звязанае і з вывучэннем псіхалогіі, сацыялогіі, што важна для разумення ўнутранага свету асобы, знітаванага з працэсамі ў соцыуме.

Экзістэнцыйная матывы аналізavalіся як непасрэдна філософамі-экзістэнцыялістамі (Ж.-П. Сартрам, А. Камю, М. Хайдэгерам, К. Ясперсам, М. Бядзяевым і інш.), так і большасцю мысляроў і даследчыкаў розных часоў, сярод якіх мэтазгодна згадаецца С. К'еркегора, А. Шапэнгаўера, Ф. Ніцшэ, Э. Фрома, Т. Гобса, М. Шэлера, а таксама псіхолагаў і псіхатэрапеўтаў І. Ялома, Р. Мэя, Л. Бінсваргена, інш. Сярод найбольш упływowых работ, што выдаваліся на рускай мове ў Беларусі, Расіі, Украіне на працягу 1990–2000-х гг., варта вылучыць наступныя: “Філософія экзістэнцыялізму: Філософія існавання” О.Ф. Больнава (пер. з ням.; Санкт-Пецярбург, 1999); “Філософская антрапалогія: нарысы гісторыі і тэорыі” Б. Маркава (Санкт-Пецярбург, 1997); “Смерць і яе адносіны да непарушнасці нашай існасці” з працы “Метафізіка палавога кахрання” А. Шапэнгаўера (пер. з ням.; Санкт-Пецярбург, 2008); “Быццё і час” М. Хайдэгера (пер. з ням.; Москва, 1997); “Пра прызначэнне чалавека” М. Бядзяева (1993); “Хвароба ў кірунку да смерці” С. К'еркегора (пер. з дацк.; Москва, 2014); “Пра смерць і паміранне” Э. Кюблер-Рос (пер. з англ.; Кіеў, 2001); “Імкенні і іх лёс” З. Фрэйда (пер. з ням.; Москва, 1999); “Эрас і цывілізацыя” Г. Маркузэ (пер. з англ.; Москва, 2003); “Міф пра Сізіфа” А. Камю (пер. з фр.; Москва, 2011); “Уцёкі ад свабоды” (пер. з англ.; Москва, 1990) і “Мастацтва кахаць” (пер. з англ.; Санкт-Пецярбург, 2002) Э. Фрома; “Сэнс кахрання” У. Салаўёва (Москва, 1892–1894).

Вывучэнне праёў філасофіі экзістэнцыялізму непасрэдна ў мастацкай літаратуре XX ст. утрымліваецца ў працах: “Экзістэнцыялізм у філасофіі і літаратуры” Е. Косака (пер. з пол.; Москва, 1980); “Экзістэнцыялізм і сучасны амерыканскі раман” Т. Дзянісавай (Кіеў, 1985); “Этыка кахрання і метафізіка свавольніцтва” Ю. Давыдова (Москва, 1989); “Экзістэнцыйная традыцыя ў рускай літаратуре XX стагоддзя. Дыялогі на мяжы стагоддзяў” В. Заманскай (Москва, 2002); “Беларуская проза XX стагоддзя ў еўрапейскім літаратурным кантэксле: экзістэнцыялізацыйнае духоўнага свету героя” Т.М. Тарасавай (Мінск, 2013).

Работы, прысвечаныя агляду сучаснай беларускай лірыкі ў цэльм, у беларускім літаратуразнаўстве з'яўляюцца рэгулярна: гэта кнігі У. Гніламёдава “Ад даўніны да сучаснасці” (Мінск, 2001); А. Бельскага “Краса і смутак” (Мінск, 2000), “Галасы і вобразы” (Мінск, 2008); В. Русілка “Сучасная беларуская паэзія: творчыя індывідуальнасці” (Віцебск, 2005); І. Шматковай “Беларуская жаночая паэзія другой паловы XX стагоддзя” (2017); С. Калядка “Беларуская сучасная жаночая паэзія: мастацкая канцепцыі «жаночага» шчасця” (Мінск, 2010), “«Жаночае» і «мужчынскае» пісьмо ў сучаснай беларускай паэзіі” (Мінск, 2017). С. Калядка з'яўляецца таксама аўтарам артыкула “Экзістэнцыйныя праблемы ў беларускай паэзіі” (2011).

Аб'ектам даследавання тут сталі выбраныя праявы экзістэнцыялізму як напрамку філасофії ў паэзіі Я. Купалы, А. Вярцінскага, Н. Мацяш, В. Шніпа, Т. Бондар, Я. Янішчыц.

Паэзія моладзі з мяжы 1990–2000-х гг. аналізуецца ў манаграфіях А. Бязлепкінай “Разам і паасобку: Таварыства «Тутыйшыя»: Гісторыя, асобы, жанры” (Мінск, 2003); А. Брадзіхінай “Сучасная беларуская інтывімная лірыка: тэндэнцыі і перспектывы развіцця” (Гомель, 2009); К. Бартноўскай (Katarzyna Bortnowska) “Białoruski postmodernizm: Liryka «rokolenia Bum-Bam-Litu»” (Варшава, 2009); А. Макміліна “Writing in a cold climate: belarusian literature from the 1970s to the present day» (Лондан, 2010) і “Рунь: Маладыя беларускія паэты пачатку XXI стагоддзя” (Мінск, 2016); І. Скарапанавай “Поставангардызм Віктара Жыбуля” (Мінск, 2018). Неабходна назваць таксама нізку навуковых артыкулаў І.С. Скарапанавай: “Теоретик беларускага поставангардизма: Юрась Борисевич” (2010), “Канцэптуалісцкія праекты Віктара Іванова” (2010), “Іронічны маскарад: В. Бурлак” (2010), “Функцыя інтэртэкстуальнасці ў творах Андрэя Хадановіча” (2012); “Друкапісы Зміцера Вішнева” (2012), “Калядныя вершы Андрэя Хадановіча” (2013), “«Мінская школа» на рубеже ХХ–XXI вв.” (2016); а таксама аўтарэфераты кандыдацкіх дысертацый Т. Дубоўскай “Традыцыя паэзіі Максіма Танка з акцэнтаванай нацыянальна-культурнай канцэптуальнасцю ў беларускім верлібры ХХ – пачатку ХХІ ст.” (2015) і А. Бараноўскага “Сучасная беларуская філософская лірыка: праблематыка, вобразнасць, стыль” (2019).

У працах з галіны беларускай літаратурнай крытыкі таксама ўтрымліваецца аналіз сучаснай паэзіі: вылучым выданні Г. Кісліцынай “Blonde attack” (Мінск, 2003), “Новая літаратурная сітуацыя: змена культурнай парадыгмы” (Мінск, 2006), “Культурны градыент: ідэі, маніфесты, кірункі беларускай літаратуры на мяжы ХХ–ХХІ стагоддзяў” (Мінск, 2015); А. Бязлепкінай “100 слоў пра сучасную беларускую літаратуру” (Мінск, 2012); В. Акудовіча “Разбурыць Парыж” (Мінск, 2004); І. Шаўляковай “Рэстаўрацыя шчырасці” (Мінск, 2005), “Сапраўдныя хронікі Поўні” (Мінск, 2011); Л. Сільновай “Крышталёвы сад” (Мінск, 2007); С. Дубаўча “Вершы” (Мінск, 2007); Л. Алейнік “Пясочны гадзіннік” (Мінск, 2010); Л. Галубовіча “Сыс і кулуары” (Мінск, 2010).

Разам з тым праблемы і матывы з экзістэнцыйнымі канатацыямі і іх увасабленне ў беларускай паэзіі пачатку ХХІ ст. яшчэ не становіліся элімінаваным, самадастатковым прадметам увагі ў сучасных навуковых даследаваннях. Аднак ёсьць відавочная неабходнасць, па-першае, у выяўленні характарыстык лірычнага суб'екта беларускай паэзіі, створанай падчас чарговай пераломнай эпохі з яе “чалавекам памежжа”, і, па-другое, у новых ацэнках мастацкага мыслення значных беларускіх паэтаў, што актыўна працавалі на переходзе з ХХ у ХХІ стст. менавіта ў антагонічным ракурсе: з трактоўкамі праблем дзейснага і метафізічнага быцця, грамадскага і асабістага жыцця, фізічнай і духоўнай смерці.

**Асноўная частка.** Пытанні чалавечага існавання ў лірыцы ХХ ст. аформіліся ў адзінае праблемнае поле экзістэнцыйнай свядомасці. Аднак яе выяўленне паэтамі старэйшымі і моладзейшымі будзе адрозным па экзістэнцыйных канатацыях.

З пэўнай доляй умоўнасці варта вылучыць асобныя групы персаналій беларускіх паэтаў трох пакаленняў – па прыкметах творчай актыўнасці менавіта ў перыяд 1980-х – 2010-х гг. і па прадстаўнічасці, прызначанасці ў беларускім літаратурным працэсе, па яскравасці і сфарміраванасці ідышыстылія. Безумоўна, кожны паэт з кожнай генерацыі меў і мае вельмі адрозныя эстэтычныя прыхільнасці. Блізкія кожнаму ідэі і эстэтычныя густы фарміравалася ў адрозных умовах: у савецкую эпоху – у генерацыі старэйшых (з такімі выбітнымі творцамі, як Р. Баравікова, А. Вярцінскі, Г. Каржанеўская, Н. Мацяш, А. Разанаў, Я. Сіпакоў і М. Стральцоў. Апошні сыршоў з жыцця ў 1987 г., але і сёння застаецца для моладзі “лідарам меркаванняў”); затым, з часоў фарміравання новай беларускай дзяржжаўнасці і культурна-нацыянальнага адраджэння 1990-х гг. – сярэднє пакаленне (гэта І. Бабкоў, Г. Дубянецкая, В. Шніп, Л. Рублеўская, Л. Сом, А. Сыс і А. Мінкін); і з сучаснага этапу сацыяльна-культурнага развицця айчыннай літаратуры – генерацыя адносна маладзейшых паэтаў (гэта Ц. Велет, З. Вішнева, А. Дуброўскі-Сарочанкаў, В. Жыбуль, Н. Кудасава, М. Латышкевіч, В. Морт, А. Рудак, В. Рыжкоў, В. Трэнас, А. Хадановіч і Ю. Цімафеева).

**Праблема смерці.** Для паэтаў старэйшага пакалення, у чыіх вершах мы вылучылі танатычныя вобразы з экзістэнцыйнымі канатацыямі, найбольш характэрныя два варыянты асэнсавання названай праблемы.

Па-першае, яна звязвалася са спакойнымі развагамі (часам набліжанымі да філасофем) лірычнага суб'екта пра звычайны ход жыцця. Смерць малявалася як натуральная, зададзеная перспектывы любога асобнага лёсу. Да сярэдзіны 1980-х гг. паэты часта трактавалі смерць у дыдактычным плане: веды пра скон павінны скіроўваць чалавека да годнага жыцця (А. Вярцінскі “Сярод вялізной, на ўвесь свет, вайны...”; Г. Каржанеўская “Я гэтак гляджу...”; М. Стральцоў “Ускраіна абвалаклася дымам...” і інш.). Пры гэтым, паводле беларускіх традыцый, можна заўважыць (у вершах Я. Сіпакова, інш.) пэўнае табу на выкарыстанне лексемы “смерць”. Замест яе выкарыстоўваюцца сталыя метафоры або перыфразы (выправіца да продкаў, вярнуцца дадому).

Па-другое, смерць адмаўлялася лірычным суб'ектам, і пры гэтым у мастацкіх вобразах былі заўажаныя канатацыі трывогі або ірацыянальнага страху перад невядомасцю, што чакае кожнага за сакраментальнай рысай. Такія матывы пашырыліся з набліжэннем ХХІ ст. На яго сыходзе ў лірыцы старэйшых

паэтаў вобраз смерці як небыцця вылучыўся на першы план. Семантыка смерці распаўсюдзілася на вобразы сну, непрытомнасці (“Мы цёплыя, пакуль жывём...” Г. Каржанеўскай; “Сон”, “Як птушка” А. Разанава). Паміранне асэнсоўваецца таксама праз зварот да вобразаў нізу, долу, дна (“У Бога многа не прасіце...” Г. Каржанеўскай; “Дарога” А. Разанава), беззваротнасці (“Слова на развітанне. Пярэдадзень міленіума” А. Вярцінскага), выйсця, пераходу (“Цела – плынъ...”, “Кладкі” А. Разанава; “І гэты вечар” Н. Мацяш), лютасці, ліха і бязлітаснасці (“Ведаў, што мы смяротныя...”, “Ад чаго мой сум” А. Вярцінскага). Часам канатацыі смерці ўзнікаюць пры ўзгадванні восені і вечара (“Асені вечар” А. Вярцінскага), прорвы (“Вянок” Н. Мацяш), чэрала (“Пячора” А. Разанава) і падобнага. Арыгінальны вобраз падвоенай у сне свядомасці з канатацыяй смерці знаходзім у вершы “Напэўна, гусі на бяду...” М. Стральцова:

Тады я глянуў на зямлю,  
Дзе засталіся чалавекі,  
І зразумеў, як я люблю  
Ўсё тыя ж паплавы і рэкі.

Што толькі міг –  
і ўжо табе  
Ні спадзявання, ні вяртання,  
Што будзеш плакаць у журбе –  
Без даравання, без адхлання...

Што я хацеў, што я хацеў,  
Што за праява адбылася?..  
Я сніў, што сам я адляцей –  
Душа ўзяла і засталася [10, с. 424].

У паэтаў сярэдняга пакалення праблема смерці таксама разумеецца як фатальная завяршэнне жыцця. Якраз прадстаўнікі гэтай генерацыі (І. Бабкоў, А. Мінкін, інш.) пастаянна і публічна сцвярджаюць свой піетэт перад асобай і спадчынай Міхася Стральцова (напрыклад, бяруць удзел у Стральцоўскім фэсце – штогадовым міжнародным фестывалі паэзіі, які праводзіцца ў Мінску з 2012 г.). Яны звяртаюцца да харктэрных вобразаў-вывяй жыцця, знітанага са смерцю, праз экзістэнцыйныя канатацыі. Іх знаходзім у вершы “Вакно” І. Бабкова:

Надзейны прытулак  
далёкай і зрэбнай начы  
  
(а можа жыццё што так прамінае  
праходзіць  
шукае напраўдзе  
а гэтай гадзіне)

Адбітак празрысты  
асьветлены  
даўна памерлы [1, с. 25].

Аднак паэтам сярэдняга пакалення блізкая не толькі філософская мадальнасць у роздумах пра скон. Яны падкрэсліваюць таксама сваё памкненне да жыцця з яго асалодамі. У іх вершах карэляцыя “жыццё – смерць” разглядаецца як каўзальная, а не антытэтычная. Пакуль жыццё доўжыцца, лірычны суб'ект, тыповы для лірыкі гэтай генерацыі, вызнае і горыч, і асалоду. Больш за тое: сам скон нярэдка набывае пазітыўныя канатацыі. Калі герою прыходзіцца жыць поруч са здрадай, страхам, няволяй, то існаванне робіцца або роўным скону, або менш прывабным за яго (“Калі восень...” І. Бабкова, “Хто мы” Г. Дубянецкай, “Човен харона. Калі жыццё нашчэнт згалее...” А. Мінкіна, “Максіму” Л. Рублеўскай, “Я баяўся страціць волю...” Л. Сом, “Я дарэшты ў тваёй уладзе...” А. Сыса, “Ты ведаеш даўно, што мы памром...” В. Шніпа, інш.). З такога пункту гледжання вырастает стаўленне да смерці як да збавення – забыцця-спакою, “нірваны... – стану без жаданняў” [4, с. 252]. Так, напрыклад, у А. Мінкіна (XXXIV. ВАЛУН) сустракаем наступныя вобразы з канатацыямі смерці:

Дзымухай не дзымухай на прысак – ніяк  
Попел ачахлы не запалымнене...  
Шэры валун, ты мне – першы сваяк:  
Сам я штодзень усё больш камянею [5, с. 40].

Адметна, што паэтыка вершаў пра смерць блізкага чалавека больш традыцыйная, з натуральнымі матывамі роспачы, непрыніцця страты (напрыклад, “Я не дам табе памерці...” Л. Сом, “Песня пра кахранне” А. Сыса, “Пахмелле” Г. Дубянецкай, “Кавярня” І. Бабкова, “LXIX. Літаратурныя фрагменты. 4. Машэка “Магіла льва” А. Мінкіна).

Найбольш мастацкіх вобразаў смерці створана паэтамі з маладзейшай генерацыі. Пры гэтым лірычныя (і ролевыя) героі гэтых паэтаў часта робяцца выразнікамі эпатажу, падкрэсленай абыякавасці да фактаў скону, адсутнасці страху і пэўнага пафасу містычнасці дзяякуючы прыёмам парадакальной эстэтызацыі альбо іроніі (“што скура нованароджанага дні...” Ц. Велета, “я вязу на пахаванне вянок...” З. Вішнёва, “МНЕ белым кітом...” В. Гапеевай, “Мы ідзём па-над хвялімі велічнай часавай плыні...” А. Дуброўскага-Сарочанкава, “Сусвет – вялізнае Гестапа...” В. Жыбуля, “Калі маё жыццё свой шлях завершыць...” Н. Кудасавай, “Ода да Бранкі” В. Морт, “Бабуля слухае музыку” А. Рудака, “самае цікавае” В. Рыжкова, “Смак адчаю” В. Трэнас, “З неба падаюць абрыкосы...” А. Хадановіча, “Бабулі” Ю. Цімафеевай).

Менавіта гэтае пакаленне ўпершыню ў беларускім прыгожым пісьменстве зрабіла банальнай тэмай суйцыд. Маладзейшыя паэты спрэс агучваюць, “пражываюць” праз сваіх персанажаў шырокі спектр эмоцый, датычных самагубства (“па небасхіле цёмным караскалася чародка птушак...” Ц. Велета, “вось бойтаяся на вяроўцы...” З. Вішнёва, “Ружовыя галюцынацыі...” В. Гапеевай, “Серыйнае самазабойства” В. Жыбуля, “Калі сэрца прасякнутае святлом суйцыду...” Н. Кудасавай, “Альберт Эйнштайн” А. Рудака, “Верш калясамурайскай тэматыкі” В. Рыжкова, “Чужынец” В. Трэнас, “Спей аб майм суйцыдзе” А. Хадановіча). Трэба прызнаць, што распаўсюджанасць такіх матываў у мастацкім паэтычным свеце дастатковая дакладна адлюстроўвае рэальную жыццёвую статыстыку [12, с. 39].

*Праблемы адзіноты і кахрання.* Ідэя адзінокага чалавека і пошуку ўласнага месца ў варожым свеце, адна з важнейшых у філасофіі экзістэнцыялізму, па-мастацку ўвасоблена ў тэкстах паэтаў з усіх трох пакаленняў. Пошук чалавекам свайго прызначэння набывае асаблівае значэнне ў сітуацыі перад “знакам смертнасці сваёй” (верш А. Вярцінскага “Ад чаго мой сум”, [2, с. 85]). Паэты старэйшай генерацыі часцей за іншых свядома фіксуюць змены, непазбежныя праз злом былой эпохі: свет перастае быць утульным, і лірычны герой губляе давер да яго. Абвострана гучаць матывы ўнутранага дыскамфорту, самоты, адчу-жанасці, сенсорнага голаду, а таксама супраціў тэатралізацыі і фальшу новай штодзённасці. Больш важнай становіцца не канстатация факта, а эмоцыя, мадальнасць супраціву негатыўным прайвам у грамадстве. Пры гэтым з былых часоў усё яшчэ застаюцца актуальнымі (або абнаўляюцца) і публіцыстычны пафас, і памкненне да непасрэднай лірычнай споведзі. Адкрыта выказваецца скепсіс, сумненні ў магчымасці самапазнання (“Жыву, і, дзякую, не ў прасторы голай...” Р. Баравіковай, “Пра дзіўнае адчуванне” А. Вярцінскага, “Рыпяць прыступкі пры хадзьбе...” Г. Каржанеўскай, “Не ведаю” Н. Мацяш, “Падводны плывец” А. Разанава, “Пачатак” Я. Сіпакова).

У лірыцы паэтаў сярэдняга пакалення адзінота не заўсёды адлюстроўваецца з экзістэнцыйнай глыбінёй. Найперш яна падаецца як суб’ектыўная – інтymная, бытавая ці псіхалагічная сітуацыя. Разам з тым драматычнае ўсведамленне сваёй самотнасці неаднаразова гучыць у лірыцы В. Шніпа: “мяне адзінота забіла” (“Балада жыцця і смерці”, [14, с. 24]); “адзінота забівае нас” (“Самотна жыць, нібыта мёртвым быць...”, [13, с. 239]). Часам, як у вершы Л. Сом, самота персаніфікуецца, набывае матэрыяльнае ablічча:

Ёсць маўклівасць  
<...> Адзіноты маёй залатой [9, с. 38]  
(“Суразмоўцы далёка – папера...”).

У лірыцы прадстаўнікоў гэтай генерацыі амаль не выяўляеца цікавасці да самапазнання як такога. Значна больш аўтараў прыцягвае мастацкае вырашэнне праблемы ўнутранай свабоды. Яна, у сваю чаргу, часта знітавана з феноменамі смерці і страху (прычым бояззю як страты волі, так і яе набыцця), звыкла супрацьпастаўлена залежнасці і не набывае глыбокага філасофскага і завершанага вызначэння ў тэкстах, застаючыся неспасціжным феноменам (“Сцякалі ў сон” Г. Дубянецкай, “Дзень нараджэння дарогі” Л. Рублеўскай, “О, як нясцерпна і прагна...” Л. Сом, “Маналог Апанаса Філіповіча” А. Сыса, “Воля на чужынне...” В. Шніпа). Адметна, што свабода не ўваходзіць у кола артыкуляваных асноўных інтарэсаў тых прадстаўнікоў старэйшага і малодшага пакаленняў, чыю лірыку мы прааналізавалі.

Сучасныя аўтары з маладзейшай генерацыі звычайна раскрываюць праблему адзіноты праз канфліктнае супрацьстаянне “Я – Соцыум”. У адрозненне ад вопыту папярэднікаў, гэтыя творцы выказваюцца катэгарычна, праблему адзіноты трактуюць як невырашальную. Напрыклад, у вершы “Зноў сакавік да лютага лашчицца...” А. Дуброўскага-Сарочанкава чытаем:

Што ты шукаеш, як той звар’яцэлы,  
ў гэтым натоўпе яшчэ?  
Кінь! Гэта статка галоднага цела,  
россып пустых вачэй [3, с. 24].

Суб'екты лірыкі часам не знаходзяць ніякага выйсця з падобнай канфліктнай сітуацыі і таму апінаюцца ў стане роспачы. Адсюль такія абарончыя рэакцыі, як скепсіс і іронія, агрэсія, эскапізм, культиваванне і эстэтызацыя болю, пакутаў і адзіноты, за чым угадваеца трагедыйна-драматычнае светаўспрыманне маладога пакалення (“над Бетлесам штосьці гарыць?..” Ц. Велета, “мае думкі ў гэтых мясцінах” З. Вішнёва, “Канцонэ пра трох ільвоў” В. Гапеевай, “Мы ў дзвюх краінах – я і ты...” А. Дуброўскага-Сарочанкава, “Вышивала аркушы вершамі...” Н. Кудасавай, “Перакулены горад” М. Латышкевіч, “Апошняя яблыня” В. Морт, “Трамвайны шум” А. Рудака, “Рэцыдывы самоты” В. Трэнас, “Маленькі жабрак” А. Хадановіча, “грубасць гэтага горада...” Ю. Цімафеевай і інш.).

Альтэрнатывай адзіноце традыцыйна вылучаеца каханне. Зварот да гэтага пачуцця дастаткова значны ў сістэме мастацкай аксіялогіі ўсіх трох генерацый паэтаў, названых вышэй. Эратычна-танатычная прырода любові – вось радовішча мастацкай вобразнасці з экзістэнцыйнымі канатацыямі. Каханне, любоў можа стаць жыццеўтаральнай асновай, сродкам пераадолення неўладкаванасці ўласнай экзістэнцыі: “*Рашуча ўсе сумненні адхіні / Няма адчаю, калі так кахаеш!*” (верш Я. Сіпакова “Травой траву ніколі не стрымаеш...”, [8, с. 253]). Гэтае ж пачуццё можа быць разбуразальнай сілай, крыніцай горычы, пакуты і адзіноты. Адметна, што пераважна жанчыны-аўтаркі са старэйшага і сярэдняга пакаленняў ствараюць любоўную лірыку з драматычным модусам мастацкасці (“За дзень да снежня” Р. Баравіковай, “Не ведаю” Н. Мацяш, “Fatigued” Г. Дубянецкай, “Навыдумлялася каханне...” Л. Сом), тады як у малодшай генерацыі прыхільнасць да такога пафасу ўласціва як жанчынам, так і мужчынам. Іх лірычныя героі перажываюць цэлы спектр такіх пачуццяў, як страх, рэўнасць, адзінота, пакуты. З уласцівым маладосці максімалізмам творцы схільныя надаваць больш увагі эсхаталагічным матывам, спалучаным з разглядаемай з'явай, чым вітальнім, у іх тэкстах часта з'яўляецца іронія. Напрыклад, у вершы “Museo de los ninos” А. Хадановіча трапна апісваеца ўся схема інтymных стасункаў: тут па-экзістэнцыйнаму абсурдная сама магчымасць звяздання любові да загадзя вядомых дзеянняў. Такім чынам каханне дэсакралізуецца, фармалізуецца [11, с. 53]. Выразны матыў кахання як экзістэнцыйнай катэгорыі мае месца ў вершы “Утопія” В. Морт, дзе інтymнае пачуццё асэнсоўваеца як з'ява, здольная рабіць чалавека ўнікальным:

Да новага світання  
каханкі рамантуюць нашыя цэлы.  
Слінаю змазваюць поры,  
рукамі ўдасканальваюць нашыя твары.  
Таму мы й не падобныя адно да аднаго –  
мы ручной працы [6, с. 74].

**Заключэнне.** Такім чынам, экзістэнцыйная праблематыка вельмі яскрава выяўлена ў паэзіі ўсіх беларускіх сучасных творцаў. Матывы смерці, свабоды, адзіноты, кахання, сэнсу жыцця і месца чалавека ў свеце вылучаеца сваёй універсальнасцю: яны прысутнічаюць у жыцці кожнага пастаянна і незалежна ад таго, асэнсоўваеца яны людзьмі альбо не. Яны з'яўляюцца ў выніку сутыкнення індывідуума з быццём і востра перажываеца ў суб'ектыўным унутраным свеце. Лірыка мяжы тысячагоддзяў (з акцэнтам на пачатку XXI ст.) трох умоўна вылучаных пакаленняў беларускіх паэтаў пацвярджае, што асобнае “Я” застаецца падкрэслена-суб'ектным, вылучаным з агульнай плюні дзяякуючы багаццю арыгінальных образаў з экзістэнцыйнымі канатацыямі. Таксама ў творчасці маладейшай паэтычнай генерацыі вылучаеца ролевыя персанажы, праз якіх транслюеца дэсакралізацыя образаў смерці, эпатахнае стаўленне да проблем суіцыду і фатальныя адзіноты.

## ЛІТАРАТУРА

1. Бабкоў, І. Герой вайны за празрыстасць / І. Бабкоў. – Мінск: БГАКЦ, 1998. – 92 с.
2. Вярцінскі, А. Жыццем: вершы і паэмы / А. Вярцінскі. – Мінск: Кнігазбор, 2012. – 136 с.
3. Дуброўскі-Сарочанкаў, А. Эстэтыка маўчання: вершы, паэма / А. Дуброўскі-Сарочанкаў. – Мінск: Кнігазбор, 2011. – 88 с.
4. Маркузе, Г. Эрос и цивилизация / Г. Маркузе ; пер. с англ. А.А. Юдіна. – М. : АСТ : ЗАО НПП «Ермак», 2003. – 312 с.
5. Мінкін, А. Мяне тут не было... : паэзія і проза / А. Мінкін. – Мінск: Кнігазбор, 2018. – 276 с.
6. Морт, В. Эпідэмія ружаў / В. Морт. – Мінск : Логвінаў, 2017. – 100 с.
7. Разанаў, А. На гэтай зямлі / Алесь Разанаў. – Вільня : Логвінаў, 2015. – 410 с.
8. Сіпакоў, Я. Выбраныя творы: у 2 т. / Я. Сіпакоў. – Мінск : Маст. літ., 1995. – Т. 1 : Паэзія. – 431 с.
9. Сом, Л. Свабода Слова Зіма: вершы / Л. Сом. – Мінск : Логвінаў, 2005. – 130 с.
10. Страньцоў, М. Выбранае : Проза, паэзія, эсэ / М. Страньцоў ; [прадм. А. Адамовіча]. – Мінск : Маст. літ., 1987. – 607 с.

11. Хадановіч, А. Цягнік Чыкага-Токіё: вершы / А. Хадановіч. – Мінск : Логвінаў, 2016. – 182 с.
12. Чхартишвили, Г. Писатель и самоубийство [Электронный ресурс] / Г. Чхартишвили. – Режим доступа: [http://roy-allib.com/read/chhartishvili\\_grigoriy/pisatel\\_i\\_samoubiystvo.html#784025](http://roy-allib.com/read/chhartishvili_grigoriy/pisatel_i_samoubiystvo.html#784025). – Дата доступа: 21.03.2020.
13. Шніп, В. Балада камянёў: паэзія і проза / В. Шніп. – Мінск : Маст. літ., 2006. – 318 с.
14. Шніп, В. Выратаванне атрутай. Рублеўская, Л. Над замкавай вежай / В. Шніп, Л. Рублеўская. – Маладзечна, 2003. – 128 с.

Пасступніј 05.07.2021

## ARTISTIC IMAGERY WITH EXISTENTIAL CONNOTATIONS IN THE BELARUSIAN LYRICS OF THE TURN OF THE XX–XXI CENTURIES

**A. ANTSIMONIK**

*The article considers of the books of Belarusian poets, who are active at the turn of the XX – XXI centuries, from three different generations. There is an analysis of lyrics with images that contain existential components. There is a brief review of the scientific literature on the topic of the article. There are selected problems of death, loneliness and love, which are understood in the Belarusian lyrics with using existential connotations.*

**Keywords:** Belarusian literature, lyrics, existence, connotation, artistic imagery, death, loneliness, love.